

Сялянская НІВА

У справе Лідзкіх выбараў.

Сёлета за некалькі ўжо толькі дзён, 25 траўня (мая) грамадзяне — выбаршчыкі Лідзкага, Шчучынскага, Валожынскага, Ашмянскага, Вялейскага і Маладзечненскага павету павінна пайсьці ў абвадовыя выбарны камісіі і падаць галасы за кандыдацкія сьпіскі на паслоў. Дзеля таго, што гэтых сьпіскі ёсьць некалькі, дык мы, каб дапамагчы выбаршчыкам, выбраць з усіх масы найлепшых прадстаўвікоў, даем тут маленькую харэстрыстыку іх.

У мэтах здабыцьця, якнайбольш галасоў, ад кожнага выстаўлянага съпіску ходзяць па вёсках агітатары і нагаварваюць галасаваць за той, ці іншы сьпісак, хвалячы сваіх кандыдатаў і абяцаючы залатыя горы ўжо ў недалёкай будучыне.

Асабліва энэргічную агітацыю вядзе польская партыя г. зв. „Стройства Хлопске“, якая выступае пад № 10.

Не гаворачы ўжо нават аб тым, што гэтая партыя чужая нам па нацыі, калі глянем на яе дзеяльнасць, дык увідзім, што яна вельмі шкодная ня толькі для беларусаў, але-ж наагул для ўсяго насельніцтва тутэйшага краю.

У польскіх палітычных і грамадзкіх коалах, аж да гэтага часу, яшчэ ўсё існуе пагляд, што ў беларускім краі, які яны называюць „Крэсы“, ёсьць многа вольнае зямлі, якую можна аддаць каланістам з кароннай Польшчы. Вось чаму і мае беларускі край не пажаданае для яго, як вайскове так і цывільнае асадніцтва і праўляеца пагроза новае асадніцкае каланізациі. Хто-ж праводзіць гэта?

Гэта праводзіць усе польскія партыі. А найстарашней робіць гэта „Стройство Хлопске.“ Дык, грамадзяне за яго съпісак № 10 ня дайце ані воднага голасу. Гэта трэба моцна прынесьці да сэрца і не дапусціцца да таго, каб вы самія, сваімі рукамі зрабілі для сябе школу, выбраючы такіх паслоў, якія ня будуць бараніць вас.

Выстаўляны так-жа іншыя польскія съпіскі, як № 2—польскія садыялісты—„Пэпэсы“, № 3 г. зв. „Вызваленіе“, № 25—эндэкі. Усе яны маюць адну мэту — насадзіць на Беларусі асаднікаў, а самых беларусаў апалалячыць, дык і зразумела, што яны для беларускага краю непажаданыя, а дзеля гэтага і ня трэба за іх галасаваць.

Тут была гутарка аб тых съпіскіх, якія выстаўляны пад чиста польскімі фірмамі. Пэўна — яны праіграюцца. Аднак-жо польскія колы ня думаюць праіграцца: яны ўсімі спосабамі баламуцца насельніцтва беларускага краю і, дзе ня возьмуць аткрыта там пускаюцца на ашуканства. Вось чаму ў Лідзкім выбарным вокрузе, выстаўлянна два съпіскі, якія маюць беларускія, ды яшчэ сялянска-работніцкія вазы. Людзі на гэтых съпіскіх па нацыянальнай прыналежнасці зьяўляюцца беларусамі, але-ж адны з іх разумеюць беларускасць дзіка, як Янка Станкевіч, які дзеля гэтага і пашоў на угоду з польскай урадавай (казённай) групай і вядзе працу пад яе кіраўніцтвам, а другія — як г. зв. „беларускі сялянска-работніцкі клуб „Змаганьне“ зусім не признае беларускасці. Для людзей гэтай групы можа быць усё і польскае, абы такое, якое падпарадкуецца польскім камунізуючым дзейнікам.

Вось-жо дзеля таго, што яны ідуць рука ў руку з польскімі, варожымі, для беларусаў і школднымі для беларускага краю, партыямі, выбаршчыкі не павінна за іх га-

Орган Беларускага Сялянскага Саюзу — палітычная, грамадзкая, літэратур. і гаспадарчая газэта

Адрэс Рэдакцыі і Адміністрацыі:
ВІЛЬНЯ, Людвісарская 1 (Wilno, Ludwissarska 1)

Рэдакцыя адчынена ад 11 да 1 гадз. дні.

ВЫХОДЗІЦЬ ДВА РАЗЫ Ў МЕСЯЦ
Падпіска каштуе на год 4 зл., на паўгода —
2 зл., на 3 месяцы — 1 зл. 20 гр.

ЦАНА АБВЕСТАК:
ва 1 - шай старонцы
60 гр., 2 і 3—50 гр.,
на 4-ай—40 гр.—
за радок дробнага
друку ў аднай
шпаліце.

ласаваць. Няхай ведаюць гэтыя ашуканцы, што ім ня ўдаецца іх цёмная праца, што народ беларускі ўжо съведамы — ведае што яму трэба і ведае што трэба рабіць.

Астаеца яшчэ адзін беларускі съпісак № 18; за яго і трэба аддаць усе галасы, бо ён зьяўляеца нацыянальным беларускім, які разглядае справы так, каб было карысна насельніцтву беларускага краю і бароніць яго ад усякіх кры́даў і шкодаў. Запраўднасць у Сойме выявіла пры галасаванні, што Янка Станкевіч галасаваў за ўсёды разам з казённай партыяй, а клуб „Змаганьне“ пераважна ўстрымліваўся. Так, напрыклад, было тагды калі ўрад падаў праект адчыніць консульствы ў Каіры-Афрыка. Янка Станкевіч галасаваў з казённай партыяй за праектам. Дык пякай скажа, якая карысць ад гэтага беларусам?

Устрымаліца ад галасаванні гэта знача — адчыніць дзіверы праходзячаму, аблягчыўшы яму ход. У Сойме дзе ўсё вырашаеца большасцю галасоў, іншы раз на'т адзін голас мае рашаюче значэнне, вось чаму тагды, калі разглядаюцца справы шкодна для беларусаў і той хто ўстрымаліца ад галасаванні — гэтым самым пазваляе тэй шкодзе стацца фактам. Следуючы сваі тэксты, клуб „Змаганьне“ ўстрымліваўся на'т і тагды калі адбывалася галасаванне за праразынью аб крэдытах на беларускія школы і цэнтра — ім беларускія школы ня трэба, бояні трэба яе—іх гаспадаром.

Абодва гэтыя факты, як Янка Станкевіч, так і клуб „Змаганьне“ не ўзялі ніякага ўдзелу у справе барацьбы з праектам новага асадніцтва: яны нідзе і ніяк не выступілі з пратэстам, а знача — асадніцтва, па іхняму, можа быць! Ці-ж ня школна гэта?...

I толькі паслы са съпіску № 18 далаў жылі старанняў колькі маглі, каб асадніцтва ўстрымаліца і ўстрымалі!... Ці на доўга?

— Гэта будзе заўсякда ад таго, які склад будзе, трохі змененага частковымі перавыбарамі, Сойму. Калі пройдзе Янка Станкевіч і людзі з клубу „Змаганьне“, дык напэўна новае асадніцтва будзе, бо яны асадніцтва падтримаюць. А дзеля гэтага не галасуйце за іх. Галасуйце за адзіні беларускі съпісак № 18. Но толькі з гэтага съпіску, паслы не абяцаючы залатых гарадоў, будуть змагацца з усякімі шкодамі і кры́дамі.

Першы мая і буржуазная тэкстыка.

На працягу 30 гадоў першы дзень мая съвяткуеца як съвята працоўных людзей. У гэты дзень работнікі пакідаюць працу і выходячы ўсей масай паказваюць сваю згоднасць і сілу, выстаўляючы свае дамаганьні ад гаспадароў-працаўцаў.

На пачатку гэтага съвята ахопвала малы лік работнікаў і пашырана было на невялікі аблік нашай плянэты. Але-ж год за годам яно шырылася, а цяпер ужо і запраўды было-б вялізарным, калі-б не здарылася нешта таксে, што стало на перашкодзе. Гэтага нешта ёсьць тое, што работнікі падзяліліся на некалькі паасобных арганізацый і цяпер здараеца так, што замест таго, каб змагацца з працаўцамі за падешванье свайго быту, змагаюцца між сабою за ідэалы прадстаўленняў кожнай групай паасобку.

Там, дзе першамайскае съвята праходзіць спакойна, дык буржуазныя урады адносяцца неяк нейтральна, а там, дзе могуць

Нашыя першыя кандыдаты съпіску нумар 18.

Більдзюкевіч Адам. Родам з Радашкавіч, Маладечненскага пав. Скончыў гандлёвую акадэмію, быў праз доўгі час сэкрэтаром беларускага Пасольскага Клюбу, шмат пісаў інтэрпэляцыі да польскага ўраду, баронячы нашыя сялян, быў старшынёй і галоўным закладчыкам Беларускага Інстытуту Гаспадаркі і Культуры, вёў ладжаны Інстытутам беларускія коопэратыўна-гандлёвые курсы, напісаў кніжку — „Асновы грамадзкай гаспадаркі“, ніколі ня здрадзіў інтарэсаў беларускага народу і паміма цяжкіх жыцьцёвых варункаў, не пайшоў да сільных гэтага съвєту, як гэта зрабіў Янка Станкевіч.

Пазыняк Янка — сялянскі сын, Лідзкага павету, Суботніцкай гміны. Шырокая ведамы беларускі народны дзеяч. На ніве беларускай вытрымала працуе ад 1917 г. У гэтым часе ў Вялейскім павеце ён арганізуе беларускую моладзь, закладае аматарскі беларускі тэатр, які разъяжджае па ўсім павеце і шырока нясе асьвету і беларускую народную съвядамасць.

У тым-же часе Янка Пазыняк быў вучыцелем у Будслаўскай беларускай гімназіі.

Ад 1919 ён працуе ў павеце Ашмянскім. Тут за беларускую працу польскія ўлады арыштавалі яго і пасадзілі ў вастрог, а звольніўшы, трымалі пад надзорам жандармэрам 8 месяцаў.

У 1920 г. калі ў краі наш былі прышоўшы бальшавікі, на зъездзе сялянскім у Ашмяні Я. Пазыняк дамагаеца выхаду бальшавікоў, каб даць магчымасць беларусам узяць свой лёс у свае ўласныя руки.

Ад 1925 г. пачынае беларускую народную і грамадскую працу ў пав. Віленска-Троцкім, асабліва ў гмінным самаўрадзе, Міцкунскай гміны, Рада якой, бяручу пад увагу заслугі Я. Пазыняка для сялянства, надзяліла яго тытулам ганаровага грамадзяніна тэй-жэ гміны.

Ад 1928 г. Я. Пазыняк прафыгуе ў Вільні, дзе спаўніе небясьпечныя ававязкі рэдактара „Беларускай Крыніцы“. За гэту працу ўжо мае аж некулькі палітычных судовых спраў.

Як знаўца самаўрадаў, напісаў пабеларускую брошuru аб гмінных самаўрадах.

Чэрніхаў — знаны ў Вільні адвакат, жыд, трэці кандыдат на съпіску нумар 18, свайго мандату зрокся на карысць беларусаў. Зрачэнне яго ў сваім часе было авшччана ў газетах.

Малец Ян — чацвёрты кандыдат, сялянскі сын Лідзкага пав., народны вучыцель.

павітаць забуреніні, дык урады стараюцца наводзіць парадак.

I вось у мэтах гэтага, у леташнім годзе бадай што ў самай Францыі, а сёлета і ў іншых дзяржавах, улада даўся перад першым днём мая арыштоўваюць некаторых „маістров“ ад забуреніні і садзяць іх у вастрогі, а на другі дзень паслья съвяткаванні зваліяюць.

Гаворачы аб першым днё сёлетняга мая, можна сказаць, што ён праішоў зусім спакойна. Нідзе і ніякіх забуреніні ня здарыліся, а дэмансістрацыі, або зусім не адбыліся, або праішлі без ніякага эфекту: спакойна, вяла і ціха.

Усе Беларусы мужчыны і жанчыны

з паветаў: Лідзкага, Ашмянскага, Маладэчанскага, Вялейскага, Валожынскага
і Шчучынскага —

галасуюць 25 трауна (мая) на свой спісак №

18

Выбарная хроніка.

Беларусы сяляне і работнікі Лідзкага Выбарнага Вокруга, 25 трауна (мая) ідзе-це ўсе на выбары і галасуйце за беларускі съпісак № 18 Блёку Нацыянальных Меншасція!

Да ведама выбаршчыкаў.

Паводле выбарнага закону, картачкі на галасаваньне павінна быць з чыстай белай паперы. Нумар 18 на картачкы можа быць надрукаваны або напісаны. Апрача цыфры 18 на картачкы ніякіх знакаў не павінна быць: адваротны бок картачкі павінна быць чисты.

Грамадзяне!

Паводле выбарнага закону ў кожным абводзе ад беларускага съпіску № 18 могуць быць прысутнымі ў часе галасаваньня і падлічваньня галасоў у абводовай камісіі давераныя людзі (maż zaufania або zastępcy). Дзеля таго каб выкарыстаць гэта, выбаршчыкі на мясцох павінна патурбавацца і выпатрэбаваць пасъведчаньне ад Беларускага Выбарнага Камітэту (Wilno, ul. Ludwiskiego 1—19).

Прыезд украінскага пасла.

У Вільню прыехаў украінскі пасол Лішчынскі, які разам з беларусамі наладзіў некалькі прадвыбарных вечаў-мітынгаў. Дзеля таго, што на Валыні ў Луцкім Выбарнам Вокругу такжа адбываюцца перавыбары 18 г. трауна, дык пас. Лішчынскі прабыў тут у нас мала часу, але абяцаў што пасля 18 трауна можа прыехаць ізноў з трымя таварышамі.

Весткі аб прадвыбарнай працы.

З усіх мясцовасціяў Лідзкага Выбарнага Вокругу надходзяць весткі аб тым, што прыхільнасць у масах сярод выбаршчыкаў ёсьць вялікая да беларускага съпіску № 18. Спадар Янка Станкевіч не выклікае ні ў каго ніякое цікавасці. Яго праца ў кірунку куплі 600 дзесянцін зямлі скампрамітавала яго.

Беларускі Камітэт у Ашмяні.

У Ашмяні заснаваўся Беларускі Камітэт, які складаецца з 15 сялян. Названы Камітэт выдаў ужо адозву, заклікаючы выбаршчыкаў галасаваць за № 18.

Выбары і жыды.

На съпіску № 18 у Лідзкім Выбарнам Вокруге на трэцім мейсцы стаіць адвакат Чэрніхаў, як кандыдат ад жыдоў. З прычыны ўнутраных узаемаадносін жыдоўскіх партыяў, адв. Чэрніхаў сваю кандыдатуру са съпіска № 18 зняў і ў Сойм ня пойдзе зусім. Такім парадкам на съпіску № 18 няма кандыдата жыда. Аднак-жа яны аддадуць свае галасы за восемнастку, як выраз салідарнасці з Блёкам.

Спадар і Валынец.

Як ведама, у часе выбараў у 1928 г. на съпіску № 41 у Лідзкім Выбарнам Вокруге разам са спадаром Янкам Станкевічам прыйшоў у Сойм і Фл. Валынец. Цяпер-же Фл. Валынец сваю кандыдатуру са спадаровага съпіску зняў. Спадар свой съпісак № 41 такжа зняў.

Польская Бэ-бэ і выбары.

Гэтак званае Бэ-бэ — урадовая партыя, якая ў выбараў 1928 г. выступала пад № 1, — цяпер на выбары ня пойдзе. Дзеля гэтага съпісак № 1 фігураваць ня будзе.

Прамова
сэнатара В. Багдановіча,
сказана 12 сакавіка с. г. ў Сінаце пад
час, разгляду бюджету міністэрства рэлігі-
яў і асьветы.

Высокі Сінат! У мэтах абаснаван'ня на-
ших адносін да бюджету, якія вам ужо ве-
дамы, я выкажуся па пытаньні Праваслаў-
най Царквы ў Польшчы. Прымушаны приз-
нацца, што палажэнне маё даволі сумнае
і напамінае „голос кричачага ў пустыні“.
Кожны год прыходзіцца паўтараць адно
і тое самае, бо зъмяняюцца толькі прозывіш-
чи міністраў і назовы забіраных і разбура-
ных царквоў, а сутнасць справы астaeца
такая самая, якая была адпачатку: пала-
жэнне праваслаўнай царквы ў Польшчы
кананічна ня выясняна, юрыдычна бязпра-
на, а фактычна — у палажэнні нейкага ўці-
ку і перасъедаваньня.

При гэткім палажэнні справы вы, па-
ны, разумееце, што нас мала цікавіць ліч-
бы бюджету праваслаўнай царквы, бо дак-
ладна кожучы, дык і бюджету самага фак-
тычна няма, дзеля таго што тыя лічбы, якія
афіцыйна называюцца бюджетам правас-
лаўнай царквы ў запраўднасці зъяўляюцца
проста сколькасцю грошай, прызначанай у
распараджэнні дэпартамента веравызнан-
ня, а не царквы. Расходаваньне тых гро-
шай вядзеца, як я ўжо ня раз выясняў з
гэтай трывуны, тым способам, які напамінае
нагароды за асаблівую заслугу ці падаркі з
панскай ласкі.

На сутнасці справы, ці ў „запраўдай
запраўднасці“, як выразіўся тут прадстаў-
нік з партыі супрацоўніцтва з урадам, — аў-
такефальнай царквы ў Польшчы і зусім ня-
ма. Існуе толькі дэпартамент веравызнан-
ня, якому безумоўна падпарадкована гэтая
царква, а п. міністар зъяўляецца і юрыдыч-
ным і кананічным кіраўніком гэтай царквы.
Гэта ня жарт, паны, бо гэта зъяўляецца тра-
гедыяй царквы, дзеля таго што як увідзім
далей, п. міністар ня толькі кіруе ўнутраны-
мі справамі царквы, як напр. справай склі-
канія сабору і яго праграмай, але-ж нават
рызыкую спраўляць па своему яго канані-
чныя асновы. Дзеля таго я і пераходжу да
гэтага галоўнага, самага хвараблівага пы-
тання.

Сутнасць справы зусім не ў турботах
п. міністара аб кананічнай чысьціне пала-
жэння або саборы і выбарных правілах, —
а ў тым, што за час 8 годнія кіраванія
царквою праз дэпартамент веравызнан'ня
і вызначанай ім іерархіі зроблена ў адно-
сінах да царквы столькі неправильнасціяў
і кананічных, і юрыдычных, і гаспадарчых,
што ні ўлада царкоўная, ні ўлада цывіль-
ная не захочуць стаць перад Саборам, як
перед судом выяўляючым пагляды правас-
лаўнай грамадзкасці.

Аб гэтым съведчыць той тайны цырку-
ляр, выданы віцэ-міністрам унутр. спраў п.
Перацкім, аж якім ўжо успомінаў у сваёй
прамове мой калега п. пасол Сойма Хруцкі.
Там міністэрства ўнутр. спраў больш шчы-
ра признаецца, што скліканіе сабору для
яго зъяўляецца непажаданым і нават дае
ўладам на мясцох раду, якім способам пе-
рашкалаць скліканье сабору, а іменна
так, каб з віду здавалася, што нібы гэтага
сабору ня хоча і самое праваслаўнае насель-
ніцтва. У рэзультате гэтага навучан'ня на
Украіне і Беларусі некаторыя украінскія
і беларускія арганізацыі, якія знаходзяцца
ў нейкіх патаемных зносінах з урадам уже
абвясцілі свае адозвы проці сабору, —
нават у словах мало адменных ад слоў выя-
сненія п. міністра веравызнан'ня і цырку-
ляра в.-мін. п. Перацкага, выяўляючы такім
парадкам і іх прыналежнасці. Вось дзе зна-

ходаіцца, запраўды, запраўдная запраў-
днасць.

Пытаньне аб саборы часова заславіла
сабою нават гэткую балочную справу, якою
зъяўляюцца масавыя працэсы або рэвіндика-
цыі праваслаўных цэрквеў. Па гэтаму пы-
танню, здавалася-б, як безпасярэдня не
маючым адносін ні да ураду, ні да закана-
даўчых палат, можна бы і не гаварыць. Хто
і каму у законай дзяржаве можа забараніць
дашуквацца тэй маесці, якую ён лічыць
сваю ўласнасцю?

З гэтага пункту гледжан'ня, паўтараю,
я зусім не гаварыў-бы па пытаньні рэві-
ндикацыі, калі-б не прачытаў сэймовай пра-
мовы аднаго з прадстаўнікоў тэй партыі,
якія, як сама аб сабе съведчыць, супрацоў-
нічае з урадам. А ў тэй прамове сказана:
„на жаль, мы бачым спробу распачацца на
нова на тэрыторыі польскай рэспублікі рэлі-
гійнай барацьбы і прыладай гэтай барацьбы
хочуць зрабіць польскі суд!“

А калі так, дык у запраўднасці, пра-
васлаўным паграджае ўжо пазбаўлен'не
і таго мінімума справядлівасці, на які яны
маглі-б лічыць.

Тут з гэтай трывуны у часе агульной
дэбаты над бюджетам адзін з калегаў-сіна-
тараў вельмі горача і красамоўна гаварыў
аб неабходнасці павышэння становішча
Польшчы і паглядаў на яе за граніцай, без
чаго нематчы гаспадарча-еканамічная напа-
рава дзяржавы, бо ніхто там ня верыць у
правапарадак у Польшчы, у яе моц і доў-
гатрывацца і ня хоча зъмяшчаць тут
свае капіталы. Калі ў Міністэрстве Рэлігіяў
не хапе пачуцьця справядлівасці і рэлігі-
най толеранцыі, дык няхай-бы яно хоць з
гаспадарчага пагляду глядзела-б на дадзе-
нае пытаньне. Які пагляд заграніцай вытва-
раецца ў сувязі з прыведзенымі мною фак-
тамі і агульнымі адносінамі ураду да царкви? Гэта яшчэ не вялікі гонар для Поль-
шчы, што ў сэнсе спосабу бязбожны савецкі
уряд пашоў безумоўна далей у справе рэлі-
гінага прасльедаван'ня, тым больш, што
з пункту гледжан'ня лічбовасці нават і той
уряд ня хутка нас дагоніць. Па газетным
дадзеным з пагляду на лічбы яны ўжо зра-
ніліся. Але-ж тысяча адбраных і закрытых
цэрквеў у Саветах ледзь дасягае 2 з пало-
вой проц. на 40 тысяч істнуючых там цэр-
квеў, тагды як у Польшчы лічба дасягае 40
процэнтаў. (Гэта знача, з кожнае 1000 цэрк-
веў у Сав. Рэспубліцы ці зачынена 25, а
у Польшчы — 400 цэрквеў). — Рэд.)

Але-ж справа ня ў гэтym, а ў тым,
што ў Амэрыцы ўжо дадзяцца мітынгі про-
ці перасъедаван'ня праваслаўных у Поль-
шчы, а ў Англіі падаюцца аў тым-же запы-
танні ў англійскі Сойм. Адным словам на
усім съвеце, што датыкае рэлігійны перасъ-
едаван'ня, гаворыцца толькі цяпер аў Саветах і Польшчы.

Хачу дадаць некалькі слоў аў нашай
народнай беларускай школе. У блюзэре
першы раз за 12 гадоў існаван'ня закана-
даўчых польскіх палат, нарэшце зъявіліся
цифры, съведчачныя аў асыгнаван'ня на пат-
рэзы беларускай асьветы, змушалі-б нас ве-
рыць нейкай радыкальнай зъмене ў адносі-
нах ураду да нашага беларускага школьніц-
тва. Але-ж шчыра признаюся: папярэдняя
практика, як напр., з языковымі установамі
навучыла нас быць асьцярожнымі. Паны ня
можаце нам не признаць раціні ў адносінах
да гэтай асьцярожнасці, тым больш, што
раптам мін. Станевіч падаў алразу аж чатыры
заканапраекты аў калянізацыйным
асадніцтве, съведчачым, аў запраўных
адносінах ураду да нас.

ГРАМАДЗЯНЕ!
Прысылайце падпіску на «Сялянскую
Ніву»!

Вокам па съвеце.

III.

Прычынай войнаў зьяўляеца тое, што на съвеце ёсьць многа дзяржаў. Калі-была адна дзяржаўа, дык ня было б з кім ваяваць. Вось чаму ад самага пачатку культурнага жыцця народаў істнуюе ідэалістычная думка аб скасаваныні дзяржаўных межаў і правядзеныні ўсей Зямлі ў вялізарную дзяржаўную адзінку. Але-ж Зямля гэтак вялікая, на ёй живе так шмат людзей, а ў іх столькі розных інтэрэсаў, што няма ніякое магчымасці аб'яднаць чалавецтва. За ўесь час паўставала тысячи розных праектаў, адбылося некалькі прабаў і ўсё-ж такі нічога карыснага ня выходзіць. Быў час, калі знаходзіліся ваякі і яны аружаю сілу альбо ў адно вялікую колькасць насельніцтва і вялікія абшары Зямлі, але-ж, у канцы-канцу, усе рушылася і зьнікала, як гэта здарылася з Напалеонам, які заваяваў бадайшто ўсю Еўропу і нарэшце заламаўся ў Маскве.

Паўставалі і іншыя дзеянікі, як хрысьціянства, якое часамі мела тэндэнцыю і, як здавалася, усе магчымасці злучыць у адзін ўсё і ўсіх. Але-ж і тут нічога ня вышла, бо пашырылася яно на адну трэцюю частку насельніцтва зямлі ды падзялілася на некалькі большых і меншых часцін.

Зьевілася на'т і міжнародная мова — эсперанто, вельмі лёгкая але-ж нічога не памаге. І, ці не нарэште, узьняўся яшчэ адзін дзеянік — эканамічны, гаспадарчы. Справа ў тым, што ўзаемнаадносіны між людзьмі гэтак складаюць, што адны без другіх, як бы і жыць ня могуць. Вядзецца гандаль — праз што адны прадаюць, другія купляюць той ці іншы праект, туго ці ішшу реч. Гэты гандаль стаўся такім дзеянікам, які сягае за межы, на'т і найбольшых дзяржаў. І вось-же дзеля таго, каб гандаль — адмена між насельніцтвам вытворчымі праектамі — адбываўся нормальна, дык, па думках людзей, — якія выстаўляюць гаспадарчу супольнасць ітарэсаў, як аб'яднаўчы дзеянік, — на перашкодзе гэтаму стаяць дзяржаўныя межы. І калі адныя стараюцца па прынцыпу гаспадарчых ітарэсаў аб'яднаць чалавецтва способам паразуменія, дык другія ізноў тасуюць фізычную сілу. Напрыклад, бальшавікі імкніцца да гэтага праз усесветную рэволюцыю.

Але-ж і гэты гаспадарчы дзеянік такожа тымчасам ня дасць реальных вынікаў і вось чаму!... Некаторыя рэчы амэрыканскага вытвору прадаюцца танынай у Польшчы, за польскую, тутэйшыя. У такіх праявах міжнародна будзе плаціць дарожэй за польскую, тагды калі ёсьць іншае, танынейшае. Ад гэтага паніжаецца краёвая праекты тавараў, а фабрыкі і ўсе вытворчыя варштаты зьяўляюць працу. Людзі астаюцца бяз працы, а знача — і бяз сродкаў да жыцця. У гэткіх вось выпадках за рэгуляванье справы бярэцца урад: ён на прывозныя з-за граніцы тавары накладае вялікую пошліну. Ад гэтага прывозныя тавары дарожэюць, а праз гэтага краёвыя тавары знаходзяць набыўца, вытворчасць — патрэбу дзеянісці, а работнікі — працу.

Можна прадставіць справу іначай. Можна сказаць, што калі-б у дадзеным выпадку ня было дзяржаўных межаў між Амерыкай і Польшчай, дык работнікі з Польшчы пачаху ў Амерыку і там знайшоў-бы працу, а прамысловасць у Польшчы пахай-бы занікала! Толькі-ж гэта не адпавядае сапраўднасці, бо і ў Амерыцы ёсьць каля чатырох мільёнаў безработных. І вось-же дзеля гэтага, на съвеце ідзе гандлёвая канкуренцыя. Купцы аднай дзяржавы стараюцца працаваць сваей вытворчасці таныней за другіх, а гэтам гаспадарча забіваць апошніх. Гэта і ўдалося-шмат каму калі-б не абарона праз пасярэдніцтва пошліны.

Між Польшчай і Нямеччынай нядаўна быў падпісаны гандлёвы дагавор. У сувязі з гэтым польскія купцы і наагул як урадавыя так і прыватныя гаспадарчыя дзеянікі думалі знайсці збыт для польскіх земляробскіх праектаў. Аднакожасталася зусім іначай, бо — немцы і цяпер бяз польской мяса, яйкаў, масла і хлеба абходзяцца, але-ж дзеля таго, што ўсё гэта палякі магчыма змаглі-б прадаць таныней, дык было-б шкодна для нямецкага земляробства. Каб унік-

Навіны.

Звалненне з вастрогу б. пас. Б. Тарашкевіча і С. Рак-Міхайлоўскага. Праядзеўшы ў вастрозе па тры гады і некалькі месяцаў, нарэшце па загаду міністру правядлівасці звольнены з вастрогу б. пас. Б. Тарашкевіча і б. пас. С. Рак-Міхайлоўскі, як ведама, асуджаны ў справе Грамады на час б. гаду цяжкога вастрогу.

Прычыны перадчаснага звалнення ня ведамы: ведама толькі, што рэшта кары яшчэ не даравана. Аднакожа польскія газеты пішуць, што для іх презыдэнт выдаўшы спэцыяльную амністый.

Зняцце канфіскаты з адрыўнога календара. Сёлетні адрыўны календар, выданны грам. Войцікам быў канфіскаваны гардзікім старастаю. Гэтымі днямі справу разглядаў акружны суд, які канфіскату з календара зняў. Але-ж зразумела, што цяпер календар ужо вышаў з часу, дык знача, выдавец бязвінна ўцярпеў.

Кароткія весткі.

— У Перші здарылася трасеньне зямлі ды такое страхатліве, што 2 тысячи чалавек было забіта, а 5 тысяч парапенена.

— Англійская газета „Дэйлі Тэлеграф“ зъмісьціла вестку аб тым, што як у Англіі, таксама і ў іншых дзяржавах, вядуцца патаемныя спробы ўваружання аэраліянаў цяжкім гарматамі.

— Англійскі міністар Гэндерсон і савецкі пасол на Лёндане Сакольнікаў падпісалі англійска-савецкі гандлёвы дагавор.

— У Токіе — японская сталіца — згэрэла 350 дамоў.

— Па абліччыні англійцаў, Расея вінавата Англіі 962 мільёны фунтаў штэрлінгаў. Акрамя таго ёсьць прыватныя прэтэнсіі англійскіх грамадзян да Расеі на 255 мільёнаў.

— У амэрыканскім горадзе Колумбе загарэўся катаржны вастрог. У часе пажару згарэла 317 арыштантаў.

— У Румыніі ў часе вялікоднага набажэнства ў мястэчку Костэшці загарэлася царква. Згінула ад пажару 109 чалавек.

— Кс. Ольшаўскас у Коўне признаны судом вінаватым у забойстве сваей каханкі, нейкай Усьцяноўскай, і асуджаны на 6 гадоў цяжкога вастрогу.

— Над Сахалінам праняслася вялікай сілы бура. Забіта 200 чалавек.

— У Бірме здарылася трасеньне зямлі. Загінула пры гэтым 6 тысяч чалавек.

— Пітбургскі суд пазбавіў грамадзянства Злучаных Штатаў Паўночнай Амэрыкі Джона Таполесані эмігранта з Венгрыі за тое, што ён зъяўляеца камуністым.

Таполесані абжалаваў гэтую пастанову ў вышэйшую судовую інстанцыю, якая разгледзіла справу і прыгавор пітбургскага суду признала правільнym заявіўшы, што камуністия ня могуць быць амэрыканскім грамадзянамі.

нучь гэтае шкоды, немцы павышлі пошліну на земляробскія врадукты, а дзеля гэтага сталася тое, што хоць польскі праект і танынейшы сам па сабе, але-ж пошліна яго так уздарожыць, што ў Нямеччыне ніхто яго ня купіць.

Пісаць аб гэтым прышлося дзеля таго, што апошнім часамі французскі міністар Брыян уяўляўся вельмі старанна праводзіць паразуменіе між эўропейскімі дзяржавамі па форме Злучаных Штатаў Паўночнай Амэрыкі, дзе ёсьць 44 паасобныя дзяржавы аб'яднаныя ў адзін саюз. Там у кожным штаце ёсьць свае законы і парадкі, але-ж ёсьць і такія справы, якія належаць да агульнага фэдэральнага ураду. Рэш зразумела, што праекты Брыяна ўжо раней асуджаны на няудачу, бо ёсьць на съвеце шмат людзей, а ў іх вялізарная лічба ітарэсаў, ды такіх, што — калі прыдатны адным, дык не пажаданы для іншых. І вось-же той круг людзей, у якіх ёсьць супольныя ітарэсы, або твораць і трывяць сваю абасобленасць, або імкніцца да гэтага. З тай прычыны міжнародамі вядзецца барацьба, а праз праектах чытачы знойдуць весткі ў нашай хроніцы.

Зыркі.

Беларускія справы.

Выданне і канфіската мэморыялу.

Яшчэ ў жніўні 1929 года Беларускі Пасольскі Клюб падаў у Лігу Нацыяў жалабу, у якой падрабязна абгаварыў палажэнне беларускага народу пад польскай уладай і прасіў Лігу Нацыяў заступіцца за беларусаў. Пасля нейкага часу сэкрэтарыят Лігі Нацыяў прыслаў паведамленне аб тым, што жалаба прынята. Тады Беларускі Пасольскі Клюб рагніці надрукаваць жалабу асобай адбіткай і пашырыць яе сярод беларускіх народных мас у метах азнямлення са змесцам мэморыялу — жалабы. Але-ж па выхадзе з друку, Віленская Староства адбіту надрукаванага мэморыялу сканфіскавала.

Як нас інфармуюць, Беларускі Пасольскі Клюб на бліжэйшым паседжанні Сойму падае аб гэтым інтэрпэляцыю.

Каталіцкі Зыезд. У нядзелю 4 г. траўня адбыўся ў Вільні Зыезд каталікоў беларусаў і літоўцаў. Присутных беларусаў і літоўцаў было больш як 300 прадстаўнікоў з розных мясцовасцяў нашага краю. Зыезд выбраў камітэт па тры прадстаўнікі ад беларусаў і літоўцаў і пастанавіў дамагацца ўвядзення ў касцельнае і рэлігійнае жыццё беларускай або літоўскай мовы (гледзячы дзе якое насельніцтва), пашырыць выдавецтва ў называемых мовах, інфармаваць Апост. Сталіцу аб цяжкім палажэнні беларусаў і літоўцаў і г. д.

Агульны сход Бел. Студэнскага Саюзу. У нядзелю 11 г. траўня адбыўся агульны сход Беларускага Студэнскага Саюзу, на якім абгаварвалася шмат пытаньняў з яго жыцця і дзеянісці. Перавыбранны так-жа урад, у які ўваішлі як старшыня грамадзянін Глінскі і сябрамі — С. Станкевіч, Бартуль і г. д.

Характэрна, што не абышлося і на гэты раз без пратэсту. Справа ў тым, што група студэнтаў дэманстрацыйна пакінула сход дзеля таго, што на сходзе праўліся санацыйны тэндэнцыі.

Прыходзіцца адзначыць прыкрае зьяўшча: агульная маса студэнства не праяўляе ніякага зацікаўлення ў грамадзкім жыцці. Так, напрыклад, у часе галасавання, па некаторым пытаньнем, з агульнае масы прусутных каля 40 чалавек, бяруць удзел у галасаванні толькі 15 чалавек. А рэшта ўстрымліваецца: так ці гэтак для іх — усёроўна!

Да ведама Віленскай моладзі. Настаў спартовы сезон. Кожны, у вольных часінах ад працы, сіпяшыць за горад, каб там аддыхнуць здаровым паветрам і налюбавацца прыгожасцю абуджанай ад зімовай сіячкі прыроды.

Каб даць магчымасць Віленскай моладзі карыснай і весялай праўясьці сіячочны вольны ад працы час, ініцыятары „Гайсака“ пастанавілі ладзіць кожную нядзелю і сіяцца супольныя таварыскія прагулкі за горад. На гэтых прагулках кожны учаснік, калі пажадае, будзе магчы ўпраўляць розныя таварыскія беларускія гульня і аддацца паўгадзінай гімнастыцы без прыладаў паводле найноўшай систэмы.

Віленская моладзь! Дзяячы і хлопцы! заместа драць падноски, ходзячы па каўдубістых віленскіх тратуарах і аддыхаць шкодным сапоутым гарадзкім паветрам, усе страйцеся карыстацца з супольных таварыскіх прагулак!

Зборка кожную нядзелю і сіяцца, а гэдзіне 3-й па абедзе на Людвісарскай 1—19

Ветліва запрашаем.

Гайсакі.

З жыцця у Польшчы.

Выбары ў польскай Сілезіі.

У польскай Сілезіі, якая мае краёвы Сойм, адбыліся выбары. Выбрана 10 паслоў Бэ-бэ — урадавай партыі, 22 паслы з розных апазыцыйных да ураду партыяў, 2 камуністы і 16 немцаў. Характэрна тое, што гэтым разам немцы атрымалі амаль што 2 разы больш галасоў, як перад тым у выбарах 1922 году. Як відзім, дык нямецкая ўплыўна раступць. А трэба ведаць, што і Сілезію заляжаць жыхары, якія па сваей нацыянальнасці зъяўляюцца нечым адменным — яны ёсьць ані палякі, ані немцы.

Дамаганьне адкрыцца Сойму.

За подпісамі 149 паслоу падана заява п., прэзыдэнту з дамаганьнем скліканьня надзвычайной сесіі Сойму. У сувязі з гэтым пагаварваюць, што быццам прэм'ер Славек падасца ў адстаўку, або... будзе распушчаны Сойм.

Арышты украінцаў.

У Перамышлі арыштаваны трох украінскія вучні, вінавачаны ў пераходу на іншыя не цэнзурнай літэратуры. Перад гэтым арыштавана ў Дарагабыцкім павеце 74 чалавекі.

Апошнімі днімі красавіка арыштавана ў Львові 30 чал. украінскіх незалежнікаў, а ў Стрый 4 студэнты і вучыцелька.

Бомба у савецкім коміні.

У коміні савецкага пасольства ў Варшаве знайдзена бомба, якая зъмяшчае ў сабе 6 кілаграмаў звычайнага пораху. Польскія съледчыя ўлады энэргічна вядуць следства, але-ж яшчэ не ўдалося ім знайсці вінаватых. А тым часам у грамадзянстве гаворыцца, што бальшавікі залажылі бомбу самія, дзеля таго, каб відаваціць уцякатоў з РСФСР і натравіць на іх польскія ўлады.

Арышты вінавачаных у камунізме.

У Горадні арыштавана 20 чалавек, вінавачаных у камунізме.

Арыштаваны пасол-камуніст Жарскі і пасаджаны ў Петракове ў вастрог за тое, што, быццам, страляў у паліцыю, якая разганяла мітынг; у гэтym часе троє ранена.

Калія Стоўпцаў у лесе арыштавана 4 чалавекі вінавачаных у ладжаньні камуністычнага мітынгу.

У Варшаве арыштавана 60 чалавек.

У сувязі з першамайскім сьвятакаваннем у Вільні арыштавана 43 чалавекі.

Жыта падарожэла..

Для вымервання даходавага падатку міністэрства скарбу вызначыла цену важыта 4 зл. 15 гр. за пуд., бадай-што ўдвая вышэйшую ад тэй, якая ёсьць у запраўднасці. Ад гэтага і даходовы падатак будзе падвойны.

Водгукі часу.

Асуд і новыя арышты.

Бальшавіцкі суд у Харкаве, разгледзіўшы справу акадэміка Ефрэмава і іншых вінавачаных у тым, што яны арганізавалі "Саюз Вызвалення Украіны" признаў некалькі чалавек падлегаючымі кары съмерці, але-ж бяручи пад увагу іх признаньне і пакаяньне, асудзіў на адсадку ў вастроze ад 10 да 3 гадоў.

Съледам за асудам арыштавана ў Харкаве 60 чалавек, вінавачаных у прыналежнасці да патаемнай процібальшавіцкай арганізацыі.

Змаганье з чужымі ўладамі у Індакітаі.

Згодна вестак з Індакітаем, аб якім гаварылася ў папярэднім вашым аглядзе "Вокам па съвеце", ізноў здарылася паўстаньне. Індакітайцы атакавалі французскія кварталі горада Віны, аднак-ж захаваць не ўдалося. Паўстанцы адступілі, траціты 20 чалавек забітымі. Французская паліцыя зрабіла шматлічовыя арышты, сярод індакітайцаў, западзяных у сымпатыях да паўстанцаў.

У Індыі.

— Арыштаваны два сыны правадыра індускіх незалежнікаў Ганді: адзін асуджавы на 6 а другі — на 9 месяцаў вастрогу. Арыштаваны і сам Ганді і пасаджаны так-ж ў вастрог. Места Ганді правадыром індускіх змагаром стаўся Аббас-Тіабі, але-ж і яго так-ж арыштавалі англійскія ўлады.

— У Калікуце здарылася сутычка між англійскай паліцыяй і індускімі натоўпамі. Равна 50 чалавек, з якіх 15 паліцэйскіх, 11 пажарнікаў, а рэшта індусы. Арыштавана 20 чалавек. А ў Карабы, дзе арыштаваны адзін з выдатных індускіх дзеячоў Нэрі, забіта 2, паранена 56 чалавек, з якіх 17

паліцэйскіх. У прадыагу 10 дзён арыштавана 150 індусаў.

— Калія ста чалавек індусаў напала на аружны склад у Чытагоне. Захапіць аружжа не ўдалося, толькі спусцілі пад адкос цягнік і забілі 1 афіцэра, 4 жаўнеры, 2 паліцэйскіх, 3 шофёры і 2 цывільныя англійцы. Арыштавана 14 чалавек.

У Пешаваре так-ж здарылася сутычка між англійцамі і індусамі: у рэзультате некалькі чалавек забіта і 50 ранена. Індускі атрад пад камандай Турангсая быў ужо захапіў горад, але-ж англійцы прымусілі яго ўцячы ў акаличныя горы, дзе ён засеў і трывожыць англійцаў.

У горадзе Дэлі англійская паліцыя ў прадыагу двух мінут страліла ў натоўп. 50 чалавек ранена, з якіх некалькі — вельмі цяжка. У Калікуце натоўп хацеў спыніць жалезнадарожны рух. Паліцыя, разганяючы натоўп, страліла, ранячы некалькі чалавек.

У адным з вялікіх местаў Індіі Шалапуры здарыліся сур'ёзныя непадаркі — 25 чалавек забіта і 100 ранена. Натоўп спаліў судовы гмах, б паліцэйскіх вучасткаў і ўсе гарэлачныя крамы.

У Паўднёвой Афрыцы.

У Варчэстадзе здарылася бойка між нэграмі і англабурскай паліцыяй. Паліцыя забіла 17 нэграфаў.

Паўднёвая Афрыка заселена нэграммі, якіх падпарадковалі сабе перш буры-галіндзкія каліяністы, а пасля заваявалі бураў разам з нэграммі — англійцы, якія пагадзіліся з бурамі ды супольна пануюць над нэграммі і ўсімі способамі вызыскаюць іх. Вось чаму, час-ад-часу там здараюцца выступленыні нэграфаў проці англа-бураў. Пэўна-ж, вікому няміла чужая ўлада! Кожны хоча месьц свой дом і быць у ім гаспадаром!

Красачка спадаровага поля.

Ведамага пад назовам спадара Янку Станкевіча, газета "Наперад", якую ён рэдагуе супольна з А. Луцкевічам, увесь час хваліць за старанную, карысную працу. У гэтym спрачацца на будзем. Спадар Я. Станкевіч стараны і зрабіў карысць, але-ж каму?

— Дамо прыклад. За два гады паславаны ён купіў сабе 600 дзесяцін зямлі, трох лесу і возера з рыбкамі. За гэты кароткі час — здабыча не малая. Толькі-ж гэта харктырызуе самога спадара, ну і пэўна-ж... з благога боку.

На глядзячы на гэта, спадар Я. Станкевіч стараецца выставіць сябе, як заслужаны дзеяч на беларускай ніве, хоць, акрамя куплі зямлі з лесам і возерам сабе, нікому і нічога не зрабіў.

Мы ня маём на думцы некаму забараць здабываць на т і вялікшую маемасць, але-ж ня можам лічыць спадароў, уласны і на уласнасць здабытак грамадзакай заслугай. Думаем, што і ўсё грамадзянства згодзіца з намі і выкажа гэта ў надыхаўчых выбарах, не даючы на спадароў съцісак № 45 ані воднага голасу.

Весткі з краю.

Святочны спектакль.

(Будзелаў, Вялейскага пав.)

На другі дзень Вялікодных свят Будслаўскі Гурток Б. І. Г. і К. ладзіў у м. Будславе вечарыну-спектакль. Адыгралі: "Выбары старшыні" — Я. Быліны. На спэне выступала ўжо чацвёрты раз моладэзь з в. Палесце і свае аматарскія ролі споўніла ў агульных рысах здабавальніца. На адзначэнні заслугаўвае гульня Франі Пястроўскай (у ролі Тадоры). За tym даволі добра згулялі Марыса Бабарычышка і Казя Пястроўская. З хлапцоў удала выпавід Я. Катковіч (сват Брахунок) і нязгорш выпавінены ролі абодвух старшын і Мацея Бондара.

Публікі было даволі шмат і вечарына працягнулася да гадз. 2-й у ночы.

Гледач.

Запраўднае здарэньне у форме байкі.

(Маленькая показка).

Май дыхае паўнатаю жыццю. Ветліва і радасна цвітуць дрэвы. Сыпешна бяжыць рэчка Вілейка, аддзяліўшы па-Бэрнадынскі сад у Вільні ад Трох-крайовых гораў. Мы сядзімо на скамейцы ў саду пад зялёным дрэвам і глядзімо на пару лебедзей, якія выцягнуўшы доўгія свае белыя шы плаваюць па сажаўцы. Па садовых дарожках і сюды і туды ходзяць людзі, кожны з іх заняты сваімі думкамі. Я чытаю газету і цікаўлюся маленькай заметкай аб тым, што рэспубліка Эквадор прадае Злучаным Штатам Паўночнай Амерыкі Галапагскія выспы, якія знаходзяцца на Вялікім акіяне акурат на супроты Панамскага канала, які пераразвае вузкую палоску зямлі, дзеяльнасць Амерыкі на дэльве часткі — на Паўднёвую і Паўночную, даючы магчымасць праходзіць караблём з Вялікага акіяна ў Атлантыцкі і, наадварот.

Пачуўшы вестку аб Галапагскіх выспах адгін з прысутных сярод нас пікантна усымахнуўся. Гэта зацікавіла нас і мы ўжо хапелі запытацца аб прычынах таго съмеху, ажно ён сам пачаў здавальняць нашу цікавасць сваім расказам.

Ого, кажа, Галапагскія выспы ўвайшли ў гісторию! І як вы думаецце, чаму? Цы толькі таму, што там здарылася маленькая, але-ж харктырная падзея. А прайвілася яна гэткім вось парадкам.

Усяго тых выспаў і ёсьць як бы наш павет, а губэрнатар алпавядзе, ну скажам для прыкладу, павятовому старасце. Знаходзячыся далёка ад цэнтральных уладаў, губэрнатар чуеца там, як бы у сябе на фальварку. І вось-же быў неяк аднойчы баль у галоўным горадзе тых выспаў — Галапаге, які будзе ву скажам, як Свяянцыны. Сабраліся госьці і... пачаўся баль, ве.. вягатак!. Пачалося чаканье галоўага завадзіла-губэрнатора. Праходзіць чверць, поў і ѿся гадзіна, ажво варэшце... зъявіўся. Адчыняюць дзверы касіно і пан губэрнатар уяжджае вярхом на... карове!

Зычны съмех прапраўляў паветра, а рэха адгукнулася і ў сажаўцы і на вяршыне Трох-крайовых гары. Засымяляўся разам з намі і сам расказчык. Нехта з прысутных хацеў запярэчыць гэтаму, але-ж... не ўдалося, бо расказчык зрабіў сур'ёзную міну і паважна загаварыў далей.

Спыніўшыся на сярэдніне касіно, губэрнатар зълез з каровы і нечага замятусіўся. А пасля, скапіў кварту гарэлкі, заклікаў прысутных да падмогі (хто-ж адмовіцца ад гэтага пры жаданні губэрнатора), і ўліў усю кварту гарэлкі карове ў горла.

Засымяляўся мы, а'з намі — рэха з усіх бакоў.

Ну і што-ж? — пытаемся.

А вось што, кажа, наш расказчык. Карова здохла, а губэрнатара перавялі на іншую пасаду ў цэнтр. І ня думайце, кажа, што гэта байка! Не, гэта — праўдзівае здарэньне, хоць моцна падобнае на байку.

Гэтак кончылася апавяданьне. А тым часам, май дыхае паўнатаю жыццю, ветліва і радасна цвітуць дрэвы, рэчка Вілейка сыпешна бяжыць, а сонейка хаваецца за Замковую гару, якая выглядала як зялёны віночак — прыгожа, чароўна і міла.

Аз.

Культурная праца на вёсцы.

27 красавіка г. г. Шаўлянскай беларускай школы Б. І. Г. і К. ладзіла спектакль-вечарыну, адыграна было „Модны шляхцюк“. Пасля прадстаўлення вучні гэтай школы дэкламавалі вершы Ф. Багушэвіча і прапета было шмат песніяў. Усё гэта адбылося пад кіраўніцтвам вучыцелькі Марыі Булыгі. Пасля ўсяго працьтва была лекцыя сябрам Ц. Ур. Бел. Інст. Гасп. і Культ. студэнтам Мар'яном Пяцюковічам. Гасьцей было шмат з рожных суседніх валасцей і ўсе былі захоплены і здаволены, як прадстаўніцтвам таксама і лекцыяй. Чэсьць Вам маладыя артысты!

Прысутны.